

4. *Thorndyke, P. W. Cognitive structures in human story comprehension and memory : a dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy [Electronic resource]* / P. W. Thorndyke. – Stanford, 1975. – 184 p. – Mode of access : <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED123587.pdf>. – Date of access : 03.04.2019.
5. Гальперин, И. Р. Текст как объект лингвистического исследования / И. Р. Гальперин. – 5-е изд., стер. – М. : КомКнига, 2007. – 144 с.
6. *Van Dijk, T. A. Macrostructures [Electronic resource]* / T. A. Van Dijk. – Hillsdale : Lawrence Erlbaum Associates, 1980. – 327 p. – Mode of access : <http://www.discourses.org/OldBooks/Teun%20A%20van%20Dijk%20-%20Macrostructures.pdf>. – Date of access : 01.04.2019.
7. Изард, К. Э. Психология эмоций / К. Э. Изард. – СПб. : Питер, Лидер, 2011. – 460 с.

### ИСТОЧНИКИ ПРИМЕРОВ

- КЦ – Клімковіч, М. Цень Анёла. Раман. Частка трэцяя / М. Клімковіч, У. Сцяпан // Маладосць. – 2008. – № 3. – С. 17–42.
- ЮМ – Южык, М. Марыянеткі і лялькаводы [Электронны рэсурс] / М. Южык. – Рэжым доступу : [http://kamunikat.org/usie\\_knihi.html?pubid=16458](http://kamunikat.org/usie_knihi.html?pubid=16458). – Дата доступу : 07.04.2017.
- ЮП – Южык, М. Перакулены час [Электронны рэсурс] / М. Южык. – Рэжым доступу : [http://kamunikat.org/usie\\_knihi.html?pubid=16459](http://kamunikat.org/usie_knihi.html?pubid=16459). – Дата доступу : 12.04.2017.
- FP – Franzen, J. Purity : A Novel / J. Franzen. – N. Y. : Farrar, Straus and Giroux, 2015. – 492 p.
- SR – Shriver, L. The New Republic : A Novel / L. Shriver. – New York : Harper Perennial, 2012. – 359 p.
- ФБ – Франзен, Дж. Безгрешность : роман / Дж. Франзен; пер. : Л. Ю. Мотылев, Л. Б. Сумм. – М. : Изд-во ACT : CORPUS, 2016. – 736 с.

The article deals with emotive situations in English and Belarusian fictional discourse. It looks at the criteria for singling out these situations and discusses the role of various classes of emotive lexemes.

*Поступила в редакцию 05.06.2019*

**Я. Я. Іваноў**

### АБАГУЛЬНЕНАСЦЬ ЗМЕСТУ ЯК ЛІНГВІСТЫЧНАЯ ПРЫМЕТА АФАРЫСТЫЧНЫХ АДЗІНАК

В статье рассматривается семантика обобщения действительности в афоризме на материале белорусского, русского, польского и английского языков. Установлено, что обобщение действительности приобретает в афоризмах специфический характер – универсальность, когда сообщается о целых классах неединичных объектов, количество

которых когнитивно нерелевантно для носителей языка. Формальным показателем отличия афоризма от иных фраз является невозможность его спонтанного употребления в речи для выражения ограниченного множества объектов или единичного объекта. Универсальное обобщение действительности является основным категориальным признаком афоризма, на основании которого он противопоставляется, с одной стороны, иным высказываниям (фразовым текстам), а с другой, фразеологическим единицам.

Афорызмы шырока вывучаюцца як аб'ект лінгвістыкі тэксту, стылістыкі, фразеалогії, парэміялогії, лінгвакраінаўства [1], ствараюцца комплексныя лінгвістычныя апісанні афорызма як фразавага тэксту (у рускай [2] і ўкраінскай мове [3]), а таксама як маўленчай і моўнай адзінкі (на матэрыяле беларускай мовы [4], рускай, польскай, англійскай, нямецкай моў [5; 6; 7]). Разам з тым агульнапрынятага лінгвістычнага разумення афорызма не сфарміравалася. Найбольш спрэчнымі з'яўляюцца спробы акрэсліць яго прыметы. Так, у вызначэнні афорызма выкарыстоўваюцца паняцці «лаканічны», «арыгінальны», «глыбокі», «дасканалы», «яскравы», «трапны» і да т.п., якія не з'яўляюцца ўласна мовазнаўчымі [4, с. 28]. У апошні час акрэслілася тэндэнцыя да пошуку адной вызначальнай уласцівасці (прыметы) афорызма, на падставе якой можна было б аб'яднаць усе тыя разнастайныя паводле зместу і формы выразы, якія звычайна называюцца «афорызмы», у адну катэгорыю адзінак. У якасці такой прыметы пропануецца ідыяматычнасць [8], «выслоўнасць» (прыналежнасць да маўленчага жанру выслоўя) [9], «канцэптуальнасць» (адлюстраванне набольш актуальных для носьбітаў мовы паняццяў-«канцэптаў») [2, с. 27], пашпартызаванасць (вядомасць носьбітам мовы яго аўтара) [Там жа, с. 29–30], узнаўляльнасць [10] ці інш. Аднак усе названыя прыметы ўласцівы не толькі афорызмам, але і многім іншым відам выказванняў, што не звужае паняцце афорызма да асобнай лінгвістычнай катэгорыі, а, наадварот, пашырае яго да любога выказвання, якое з'яўляецца ідыяматычным, пашпартызаваным, узнаўляльным і г.д.

Мэта даследавання – вызначыць і апісаць спецыфічныя харектарыстыкі абагульненасці зместу як уласна лінгвістычнай прыметы афорызма ў аспекте яго разумення як асобнай катэгорыі звышслоўных адзінак.

**Матэрыялы і метады.** Пры вызначэнні і апісанні прымет афорызма як асобнай катэгорыі лінгвістычных адзінак мэтазгодна выкарыстоўваець камбінаваныя дэдуктыўны і індуктыўны метады, сінтэз і аналіз лінгвістычных фактаў (на матэрыяле розных моў і разнастайных форм іх існавання) [4, с. 7]. Пры апісанні абагульненасці зместу як уласцівасці афорыстычных адзінак выкарыстаны прыёмы семантычнага аналізу.

Фактычны матэрыял даследавання складаюць афорыстычныя адзінкі беларускай, рускай, польскай і англійскай моў, атрыманыя паводле выбаркі з літаратурных тэкстаў, жывой гутарковай мовы, лексікаграфічных крыніц (усяго больш за 12000 адзінак, амаль прапарцыйнальна прадстаўленыя ў чатырох мовах), адлюстраваныя ў падрыхтаваных аўтарам слоўніках [12; 13; 14; 15; 16] і слоўніковых матэрыялах [17; 18], а таксама ў шэрагу іншых афараграфічных крыніц [19; 20].

**Вынікі даследавання і іх абмеркаванне.** Афарыстычныя адзінкі (афарызмы) ва ўласна лінгвістычным разуменні – гэта аднафразавыя, намінацыйныя, дыскурсіўна самастойныя, пераважна звышслоўныя, узнаўляльныя, устойлівыя адзінкі, якім могуць быць уласцівы ідыматычнасць і ўжыванне як асобнага тэксту і якія адрозніваюцца ад усіх іншых звышслоўных адзінак катэгарыяльна вызначальнай прыметай – адметнай абагульненасцю зместу [11, с. 84].

Адметнасць абагульненага зместу ў афарызмах прайўляеца ў яго ўніверсальным харектары [21], што дэтэрмінуе іх семантычную спецыфіку як катэгорыі лінгвістычных адзінак, таму патрабуе спецыяльнага аргументавання.

Даследаванне паказала, што абагульненасць зместу як прымета афарызмаў проціпастаўляе іх усім іншым звышслоўным адзінкам, у якіх рэчаіннасць адлюстроўваеца канкрэтна і/або адзінка, параўн.: *Ад работы коні дохнуць – Ад такой работы коні дохнуць;* руск. *Книга учит нас жить – Книга лежит на столе;* польск. *Każdy początek jest trudny – Początek tej sprawy był trudny;* англ. *The city is not built in a day – Rome was not built in a day* і да т.п.

Абагульненасць зместу афарыстычных адзінак мае не функцыянальны, а субстанцыянальны харектар (не выяўляеца ў кантэксце іх ужывання, а існуе незалежна ад яго), таму да афарызмаў трэба адносіць толькі тыя звышслоўныя адзінкі, што маюць семантычна-сінтаксічную структуру т.зв. «абстрактнага сказа» (рус. *абстрактное предложение*, англ. *universal analytical proposition*, ням. *abstrakter Satz*) – такога «сказа, які змяшчае ўсеагульныя ці пазачасавыя сцвярджэнні» [22, с. 30], напр.: *Смерть никога не абходзіць; Хваробы лечаць і атрутамі* (М. Багдановіч); рус. *Краткость – сестра таланта* (А. П. Чехов); *Ум хорошо, а счастье лучше;* польск. *Człowiek nie jest stworzony na łzy i uśmiechy, Ale dla dobra bliźnich swoich* (A. Mickiewicz); *Glupia rozmowa niewarta słowa;* англ. *Art is long, life is short; Time is money* (B. Franklin) і інш.

Не адносяцца да афарызмаў тыя звышслоўныя адзінкі, якія хоць і могуць стварацца або ўзнаўляцца ў маўленні як сродак абагульнення аднатыпных сітуаций, але не з'яўляюцца паводле зместу і граматычнай формы абстрактнымі сказамі (змяшчаюць часава, просторава ці персанальна канкрэтызаваныя сцвярджэнні), напр.: *Ад вёскі адбіўся, у палац не панаў* (Я. Купала); *Спяваеш добра, ды ці тое?* (Я. Колас); *Абедаў, а жывол не ведаў; Вырас пад неба, а дурань як трэба; Ішоў ваякам, а назад ракам; Ні села, ні пала, захацела баба сала* (трыказкі); рус. *Бойцы поминают минувшие дни / И битвы, где вместе рубились они* (А. С. Пушкін); *Гладко было на бумаге, да забыли про овраги* (Л. Н. Толстой); *Будет и на нашей улице праздник; Не мы первые, не мы последние (пословицы); Птичку жалко!* (крылатые слова из популярной кінокомедіі «*Кавказская пленница*»); польск. *Posiadł wiedzę, ale jej nie zapłodnił* (S. J. Lec); *Chcąc skarać raka, w wodę go wrzucił; Reputacja na psy poszła (присловія);* англ. *Care killed a cat; Don't teach your grandmother to suck eggs; First catch your hare; Give us the tools, and we will finish the job; If you don't like it, you can lump it (proverbs)* і да т.п.

Абагульненасць зместу набывае ў афарыстычных адзінках адметны харктар у парайнанні з абагульненасцю значэнняў лексічных і фразеалагічных адзінак, з абагульненасцю марфалагічных і сінтаксічных значэнняў, катэгорый і форм, а таксама з абагульненасцю зместу выказванняў неафарыстычнага харктару. Абагульненасць у афарыстычных адзінках у адносінах да той рэчаінасці, якая абагульняеца, не з'яўляеца рэчыўнай, абстрактнай ці вобразнай, як у лексічных і фразеалагічных адзінак, не харктарызуеца адцягненым зместам і ўнутрымоўнай прыродай, як у граматычных значэннях. Абагульненасць у афарыстычных выказваннях мае не факталаґічны (рэгіструючы) харктар, як у іншых абагульненых выказваннях, а ўніверсальны (усеагульны) харктар, прызначаны не для адлюстравання агульных мностваў сувязей паміж агульнымі мноствамі аб'ектаў (*Усім гэтым X заўсёды ўласцівы ўсе гэтыя Y* або *Усе гэтыя X заўсёды робяць усе гэтыя дзеянні Y* і да т. п.), а для намінацыі пазачасавых і нелакалізаваных сувязей паміж адразу цэлымі класамі неадзінковых аб'ектаў (*Усім X класа X заўсёды ўласцівы ўсе Y класа Y* або *Усе X класа X заўсёды робяць усе дзеянні Y класа Y* і да т. п.).

Так, усе абагульненія па зместу выказванні размяжоўваюцца на тыя, у якіх абагульненне мае факталаґічны (рэгіструючы) харктар, і тыя, у якіх яно мае ўніверсальны (усеагульны) харктар. Пры факталаґічным (рэгіструющим) абагульненні ў выказванні паведамляеца пра аб'екты (прадметы, уласцівасці, працэсы і г.д.) у выглядзе іх канкрэтнага мноства (калі іх колькасць дакладна вядома ўдзельнікам маўленчага акта) або рэгіструючага мноства (калі іх колькасць дакладна не вядома, але актуальна для носьбітаў мовы). У першым выпадку паведамляеца пра пэўную колькасць неадзінковых аб'ектаў, напр.: *Па ўсіх школьніх прадметах* праводзяцца алімпіяды вучняў; *Дзеткі падраслі* – хатку раскраслі; рус. *Все планеты солнечной системы* врачаются вокруг своей оси; *Зубы* у человека вырастают два раза в жизни; польск. *Pegaz nie powinien być kuty na wszystkie cztery nogi* (S. J. Lec); *Co trzydzieści lat to i inszy świat*; *Co siedem lat* charakter się zmienia (przysłowia); англ. *All days of the week are good; It will be all the same a hundred years hence* (proverbs) і інш. Або нават пра адзінковыя аб'екты, якія ўтвараюць мноства з аднаго элемента, напр.: *I на сонцы* ёсць плямы; *Не адзін Гаўрыла ў Полацку*; рус. *В России* две напасти: Внизу – власть тьмы, А наверху – тьма власти (В. А. Гиляровский); *Двум смертям не бывать, а одной не миновать* (у прымым значэнні); *Москва* слезам не верит; польск. *Pamiętajcie o tym, że jeśli diabeł chce kogoć korpąć, nie uczyni tego nigdy swym końskim kopytem, lecz swą ludzką nogą* (S. J. Lec); *Świata nie przerobisz; Wszędzie słonece świeci*; англ. *The devil can cite Scripture for his purpose* (W. Shakespeare); *Christmas comes but once a year; Homer sometimes nods; Let the world wag; Light not a candle to the sun; Tell it not in Gath* (2 Kings, I, 20); *When in Rome do as the Romans do* і да т.п. У другім выпадку паведамляеца пра мноства неадзінковых аб'ектаў, колькасць якіх можа быць дакладна не вядома, але з'яўляеца абмежаванай (кагнітыўна рэлевантная для носьбітаў мовы), напр.: *Кожнае свята ў году* дорыць добры настрой; рус. *Мои года* – мое богатство (крылатые слова из

популярной песни); польск. *Epoki tworzy archeologia* (S. J. Lec); *Wszystkie systemy filozoficzne mijają jak cienie, a msza po staremu się odprawia* (H. Sienkiewicz); англ. *All metals are electrical conductors* і да т.п.

Пры ўніверсальнym (усеагульным) абагульненні рэчаінасці ў выказванні паведамляеца пра аб'екты, іх уласцівасці ці сувязі паміж імі ў выглядзе не як мноства, а як класа. У такім выпадку паведамляеца толькі пра неадзінкавыя аб'екты, колькасць якіх з'яўляеца неабмежаванай і ў нейтральнай пазіцыі выказвання (па-за кантэкстам) не можа быць дакладна вядомай ні пры якіх абставінах (кагнітыўна нерэлевантная для носьбітаў мовы), нават калі іх аб'ём дыферэнцыяваны аўтарам афарызма з мастацкай, рытарычнай ці іншай мэтай, напр.: *Другі баран – ні «бэ», ні «мя», а любіць гучнае імя* (К. Крапіва); *Некаторыя пісменнікі вельмі не любяць, калі крытыкі называюць сябе чытачамі ў першу чаргу* (В. Каваленка); рус. *Есть времена, есть целые века, В которые нет ничего желанней, Прекраснее тернового венка* (Н. А. Некрасов); *Одного яйца два раза не высидишь!* (К. Прутков); *Только влюбленный имеет право на звание человека* (А. А. Блок); *Что русскому здорово, то немцу смерть;* польск. *Niekоторzy ludzie pozbawieni są daru widzenia prawdy* (S. J. Lec); англ. *An Englishman's house is his castle; The biter is sometimes bit; It takes two to make a quarrel; Some Like It Hot* (movie title); *Where ignorance is bliss, tis folly to be wise* (T. Gray) і інш.

Фармальным паказчыкам аднясення пэўнай абагульненай па зместу фразы да катэгорыі афарыстычных адзінак з'яўляеца, па-першае, магчымасць яе ўжывання ў маўленні ў дачыненні да цэльных класаў тых аб'ектаў, аб якіх у ёй паведамляеца, а па-другое, немагчымасць яе ўжывання ў спонтанным маўленні для адлюстравання абмежаванага мноства суб'ектаў (аб'ектаў, дзеянняў) і/або адзінкавага суб'екта (аб'екта, дзеяння) без уznікнення супяречнасці здароваму сэнсу або жыццёваму вопыту носьбітаў мовы. Напр.: *Дзеткі падраслі – хатку раскраслі* (не можа ўжывацца ў дачыненні да ўсяго класа *дзеткі*, а толькі да пэўных *дзетак* тых, вядомых суразмоўцам бацькоў, чыю хатку раскраслі)\*; рус. *Педагоги обязаны быть терпеливыми* (не можа ўжывацца ў дачыненні да дадзенай групы педагогаў без дыскурсіўных канкрэтызатараў – *нашей школы* і г.д.); *Птичку жалко!* (не можа ўжывацца ў дачыненні да ўсяго класа *птички*, якіх жалко, што адлюстравана ў аўтарскім кантэксле, дзе кінагерой шкадуе па канкрэтнай *птичке* (з застольнага тоста), якая вырашыла паляцець на Сонца і спаліла сабе крылы; крылаты выраз ужываеца ў функцыі выклічніка, каб адлюстраваць «паказны жаль, жартайлівае шкадаванне пра тое, што здарылася (пры гэтым рэпліка наўмысна ўзмацняеца знарочыстым усхліпваннем)» [23, с. 171]); польск. *Głupia rozmowa niewarta slowa* (не можа ўжывацца ў дачыненні да дадзенай *rozmowy* без канкрэтнага ўказання на яе – *Ta, Twoja* і г.д.); англ. *Art is long* (нельга выкарыстаць у маўленні ў дачыненні да жыцця пэўнай асобы без дыскурсіўных канкрэтызатараў – *He, She, Their* і г.д.) і да т.п.

\* Устойлівы выраз *Дзеткі < чы е > падраслі – хатку раскраслі* нельга блытаць з прыказкай *Дзеткі падрастуць – хатку раскрасуць*, якая мае абагульнена-універсальны змест ‘Вялікія дзецы вымагаюць ад бацькоў вялікіх выдаткаў’.

Абагульненасць зместу ў афарыстычных адзінках можа суправаджацца пераноснай матывіроўкай як асобных кампанентаў, так і агульнага значэння выказвання. Пры гэтым асобныя пераасэнсаваныя лексічныя ці звышслоўныя кампаненты афарызма могуць у сваім прамым значэнні не мець абагульненага зместу, абазначаць канкрэтныя, у тым ліку адзінкавыя, аб'екты.

Агульнае прамое значэнне пераасэнсаванага афарызма (яго прататыпа) не абавязкова з'яўляецца абагульненым у адрозненне ад агульнага пераноснага значэння, абагульненасць якога застаецца ў такім выпадку адзіным надзейным семантычным крытэрыем кваліфікацыі ўстойлівай фразы як афарызма, напр.: *Сёння гукнула, а заўтра ручкі згарнула* ('Кажуць пра што-небудзь нетрывалае, часовае, не разлічанае на доўгі век') [24, с. 211–212] – не афарызм (пераноснае значэнне канкрэтызаванае); *В Тулу со своим самоваром не ездят* ('С собой не берут того, чего много там, куда едут, чем славится то место, куда едут') [25, с. 63] – афарызм (пераноснае значэнне абагульненае); польск. *Pies na sianie leży, sam go nie je, a krowie go nie da* ('Гаворыцца пра скупога, пра таго, хто дзеянічае неабдумана; асуджаеца безгаспадарлівасць: марна траціцца тое, што магло быць карысным сабе або іншым') [15, с. 68] – не афарызм (пераноснае значэнне канкрэтызаванае, выраз не можа ўжывацца ў дачыненні да ўсіх, мае сэнс толькі ў дачыненні да пэўнага індыўіда, пра скупасць якога ідзе размова, або да пэўнай сітуацыі, безгаспадарлівия вынікі якой асуджаюцца ў паведамленні); англ. *Don't teach your grandmother to suck eggs* («Не вучыце вашу бабулю піць яйкі», пераасэнсавана 'Не давай сваіх парад таму, хто значна больш дасведчаны, чым ты') [26, р. 147] – афарызм (пераноснае значэнне абагульненае) і інш.

Устаноўлена, што існуе ўсяго толькі адна аблігаторная прымета, якая характарызуе афарыстычныя адзінкі як асобную лінгвістычную катэгорыю (проціпастаўляе афарызмы іншым звышслоўным адзінкам). Такой прыметай з'яўляецца адметная (універсальная) абагульненасць зместу. Яе мэтазгодна кваліфікаваць як катэгарыяльную для афарыстычных адзінак, паколькі яна з'яўляецца для іх унікальнай (не сустракаецца ні ў якіх іншых звышслоўных адзінках) і маніфестуе спецыфічную якасць (універсальную абагульненасць) плана зместу, што адрознівае афарызмы ад усіх іншых звышслоўных адзінак. Такую якасць плана зместу варта кваліфікаваць як **афарыстычнасць**. Толькі тыя звышслоўныя адзінкі, якім уласціва якасць афарыстычнасці, могуць тэрміналагічна кадыфікавацца з дапамогай атрыбута **афарыстычны** (паняцце і тэрмін *афарыстычны*, у сваю чаргу, мэтазгодна выкарыстоўваць у адносінах толькі да зместу афарызмаў або тых тэкстаў, дзе ўжываюцца афарызмы). Афарыстычным з лінгвістычнага пункту погляду можа быць толькі адметны (універсальны) абагульнены змест. Усе іншыя трактоўкі паняцця «афарыстычны» (накшталт «лаканічны», «сціслы», «выразны» і да т.п.) не з'яўляюцца лінгвістычнымі, паколькі іх немагчыма несупярэчліва аргументаваць у тэрмінах лінгвістыкі.

У сувязі з вызначэннем абагульненасці зместу як адной з прымет афарыстычных адзінак паўстаема проблема іх суадносін на гэтай падставе з

іншымі малымі тэкставымі формамі і з фразеалагічнымі адзінкамі, а таксама проблема апісання семантычнай спецыфікі афарызма, што з'яўляецца прадметам далейших даследаванняў.

Такім чынам, абагульненасць зместу афарызма мэтазгодна разглядаець як яго лінгвістычную ўласцівасць. Абагульненасць зместу набывае ў афарызмах адметныя характеристы – універсальнасць (усеагульнасць), калі паведамляеца толькі пра цэлыя класы неадзінковых аб'ектаў, колькасць якіх кагнітыўна нерэлевантная для носьбітаў мовы (у нейтральнай пазіцыі выказвання – па-за кантэкстам). У такой якасці абагульненасць зместу не ўласціва нікім іншым звышслоўным адзінкам, акрамя афарызма, таму мае для яго ablіgatorny і катэгарыяльна вызначальны (субстанцыянальны) характеристы. Фармальным паказчыкам адрознення афарызма ад любых іншых (у тым ліку факталагічна абагульненых) фраз з'яўляеца немагчымасць яго спонтаннага ўжывання ў дачыненні толькі да абмежаванага мноства аб'ектаў або да пэўнага адзінковага аб'екта (без уznікнення кагнітыўной супяречнасці паміж зместам паведамлення і прэсупазіцыяй). Адлюстроўваець рэчаіснасць у плане яе ўніверсальнага абагульнення афарызм можа як у прымым, так і ў пераносным значэнні (цалкам або часткова). Аб'ектыўным крытэрыем кваліфікацыі целкам або часткова пераасэнсаванай фразы як афарызма з'яўляеца ўніверсальная абагульненасць яе агульнага значэння (пераноснага або прамога). Паколькі (універсальны) абагульнены змест – гэта спецыфічная якасць, паводле якой афарызмы адрозніваюцца ад усіх іншых звышслоўных адзінак, такую якасць мэтазгодна кваліфікаваець як афарыстычнасць.

Афарыстычнымі з лінгвістычнага пункту погляду могуць быць толькі тыя звышслоўныя адзінкі, якія маюць універсальны абагульнены змест. Такое разуменне якасці афарыстычнасці дазваляе адназначна акрэсліць аб'ём афарызмаў як асобнай катэгорыі лінгвістычных адзінак і проціпаставіць іх, з аднаго боку, усім фразеалагізмам і крылатым выражам, а з другога, усім іншым (неафарыстычным) устойлівым фразам і фразавым тэкстам.

## ЛІТАРАТУРА

1. *Іванов, Е. Е. Лингвістика афоризма / Е. Е. Іванов.* – Мінск : Выш. шк., 2018. – 304 с.
2. *Королькова, А. В. Русская афористика / А. В. Королькова.* – М. : Флінта : Наука, 2005. – 344 с.
3. *Шарманова, Н. М. Українська афористика: структурно-семантичний та функціональний аспекти : дис ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Н. М. Шарманова.* – Кривий Ріг, 2005. – 217 л.
4. *Іваноў, Я. Я. Афарыстычныя адзінкі ў беларускай мове / Я. Я. Іваноў.* – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2017. – 208 с.
5. *Іванов, Е. Е. Лингвістика афоризма / Е. Е. Іванов.* – Могилёў : МГУ імени А. А. Кулешова, 2016. – 156 с.
6. *Іваноў, Я. Я. Дыферэнцыяльныя прыметы афарызма / Я. Я. Іваноў.* – Магілёў : Брама, 2004. – 160 с.

7. Іваноў, Я. Я. Праблемы лінгвістычнага вывучэння афарызма / Я. Я. Іваноў. – Магілёў : Брама, 2003. – 194 с.
8. Леванюк, А. Я. Лексіка-граматычныя і семантыка-стылістычныя асаблівасці беларускага паэтычнага афарызма : аўтарэф. дыс. ... канд. філал. навук : 10.02.01 / А. Я. Леванюк; Беларускі дзярж. ун-т. – Мінск, 2002. – 19 с.
9. Назаранка, Ю. В. Выслоёе ў мове твораў Якуба Коласа : камунікацыйна-маўленчы статус, класіфікацыя, моўна-стылістычныя асаблівасці : аўтарэф. дыс. ... канд. філал. навук : 10.02.01 / Ю. В. Назаранка; Беларускі дзярж. ун-т. – Мінск, 2003. – 21 с.
10. Мечковская, Н. Б. Жанры афористики и градация высказываний по степени идиоматичности / Н. Б. Мечковская // Жанры речи. – 2009. – Вып. 6. – С. 79–111.
11. Іваноў, Я. Я. Лінгвістычныя прыметы афарыстычных адзінак / Я. Я. Іваноў // Ученые записки ВГУ им. П. М. Машерова. – 2018. – Т. 27. – С. 78–84.
12. Іваноў, Я. Я. Крылатыя афарызымы ў беларускай мове: з іншамоўных літаратурных і фальклорных крыніц VIII ст. да н. э. – XX ст. : тлумачальны слоўнік / Я. Я. Іваноў. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2011. – 164 с.
13. Словарь афоризмов и цитат из польской литературы XVI–XX веков / под ред. Е. Е. Иванова. – Могилёв : МГУ им. А. А. Кулешова, 2005. – 104 с.
14. Иванов, Е. Е. Русско-белорусский паремиологический словарь / Е. Е. Иванов, В. М. Мокиенко. – Могилёв : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – 242 с.
15. Іваноў, Я. Я. Польска-беларускі парэміялагічны слоўнік / Я. Я. Іваноў, С. Ф. Іванова; прад. і ўступ. арт. Я. Я. Іванова. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2007. – 192 с.
16. Англа-беларускі парэміялагічны слоўнік = English-Belarusian Paremiological Dictionary / пад рэд. Я. Я. Іванова. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2009. – 240 с.
17. Іваноў, Я. Я. Афарыстыка мовы мастацкага твора. Паэма Якуба Коласа «Новая зямля»: лексікаграфічны аспект / Я. Я. Іваноў. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2004. – 84 с.
18. Иванов, Е. Е. Английские пословицы: из литературы и в литературе: этимология, функционирование, варианты / Е. Е. Иванов, Ю. А. Петрушевская. – Могилёв : МГУ им. А. А. Кулешова, 2016. – 76 с.
19. Гаўрош, Н. В. Афарыстычныя выஸлоյі беларускіх нісьменнікаў / Н. В. Гаўрош, Н. М. Нямковіч. – Мінск : Выш. школа, 2012. – 638 с.
20. Леванюк, А. Я. Майстры кажуць...: беларускія літаратурныя афарыстычныя выஸлоўі : слоўнік афарызмаў / А. Я. Леванюк. – Брэст : БрДУ імя А. С. Пушкіна, 2010. – 161 с.
21. Иванов, Е. Е. Универсальное высказывание и афоризм / Е. Е. Иванов // Весн. Віцеб. дзярж. ун-та. – 2006. – № 2 (40). – С. 88–93.
22. Ахманова, О. С. Словарь лингвистических терминов / О. С. Ахманова. – М. : Сов. энциклопедия, 1966. – 608 с.
23. Кузьміч, В. Жгучий глагол: словарь народной фразеологии / В. Кузьміч. – М. : Зеленый век, 2000. – 285 с.

24. Шкраба, І. Р. Крынічнае слова : беларускія прыказкі і прымаўкі / І. Р. Шкраба, Р. В. Шкраба. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1987. – 286 с.
25. Жуков, В. П. Словарь русских пословиц и поговорок / В. П. Жуков – М. : Русский язык, 1991. – 544 с.
26. Ridout, R. English Proverbs Explained / R. Ridout, C. Witting. – London : Pan Books, 1969. – 223 p.

Generalization of meaning acquires a specific character of universality in aphorisms, when whole classes of non-single objects are mentioned, and their number is cognitively irrelevant for native speakers. The universal generality of reality is the main categorical feature of an aphorism.

*Поступила в редакцию 21.03.2019*

**Инь Дун**

## ФИТОНИМИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ ЧЕЛОВЕКА В РУССКОМ И КИТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ

В статье на материале русского и китайского языков рассматриваются вторичные фитонимические номинации, связанные с образом человека. Выявляются универсальные и национально-специфические особенности фитоморфизмов русского и китайского языков, устанавливаются типы (безэквивалентный, неполный эквивалентный и эквивалентный) смысловой соотнесенности вторичных фитонимических номинаций человека.

Образ человека всегда находился в центре внимания философов, литераторов, лингвистов, психологов, религиозных деятелей. Данный образ представлен в виде многомерной шкалы-системы, реализующейся в различных ипостасях, связанных с внешним видом человека, его умственными способностями, возрастом, национальной принадлежностью, социальным статусом, психологическим состоянием и т.п. Словарно-семантическое пространство человека укладывается в строгие, с минимальной информацией определения типа «человек» – это *живое существо, обладающее даром мышления и речи, способностью создавать орудия и пользоваться ими в процессе общественного труда; общественное существо, обладающее сознанием, разумом, субъект общественно-исторической деятельности и культуры*. Безусловно, содержание понятия «человек» значительно шире того, которое отражается в определениях толковых словарей. Различные виды дискурса позволяют расширить это понятие следующими формулировками и определениями: человек – это *властелин мира, хозяин, распорядитель всего живого и неживого, включая самого себя, свое тело и душу; судья и пророк, оценивающий все и вся, всевидящий, наделенный разумом и сверхразумом, чувствами и сверхчувствами, чудо создания, гений, «венец природы»; воплощение и средоточие противоположностей, сил, субстанций, качеств, находящихся в отношениях противоборства, конфликта и вместе с тем диалектического единства, притяжения, взаимодействия и взаимо-*